

Краязнаўца не можа быць абыякавым да апублікаванага ў мінулую пятніцу аповеда маладога аўтара, спадзяюся, будучага калегі Дар'і Бахір пра сваю малую радзіму. Тым больш цікавасць выклікае тэма, якая тычыцца сакральнай геаграфіі. А менавіта яшчэ да такога вызначэння ставіцца вёска Купяцічы з яе хрысціянскімі старожытнасцямі. Вывучаць прыгарад лепш за ўсё падчас павольнага падарожжа на ровары. Успомніўся выпадак, які адбыўся ў паездцы з Аляксеем Дуброўскім. Пабывалі ў археолагаў у Гарадзішчы, папрацавалі на раскопках. Вяртакца вырашылі праз Купяцічы, дзе не аднойчы бывалі і заўсёды адкрывалі для сябе нешта новае. Так адбылося і на гэты раз. Усё яшчэ адчуваючы сябе «археолагамі», спыніліся сярод вёскі, каб паглядзець культурны пласт.

**Х**то б мог уяўіць, што з'яўленне чалавека з рыдлёнкай каля кар'ера з вадой выкліча цікавасць у вяскоўцаў. Звычайна палешуки спярша здалёк назіраюць за па-

Год малой радзімы

## «Залаты» калодзеж

Яго ўсё яшчэ спадзяюцца адшукаць у Купяцічах



ца стара-  
жытныя могілкі пад на-  
звай Манастыршчына, агароджа-  
ныя з усіх бакоў насыпным валам; тут ў 1182 годзе з'явілася Купяці-  
цкая ікона Божай Маці. Адзнача-  
еца, што менавіта ў гэтым мес-  
цы быў пабудаваны храм, у якім змяшчалася шанаванае аблічча.

коллем. І вось убачыў аднойчы званар, што з боку Пінска набліжаецца невядомае войска. Прыгледзеўся — шведскі атрад прама на манастыр шлях трymае, не абмінуць бяды. Сабралі дара-  
гое начыненне і ўсё, што было каштоўнае, і апусцілі ў калодзеж. Зрайнялі яго з зямлёй: паглядзіш — не даведаешься, дзе скованка.

Акінуўшы поглядам з вышыні вежы езуіцкага касцёла наваколле, палкаводзец пераканаўся: дарогі далей няма. Да следчыкі адзначалі, што чатыры тыдні яго армія бязлітасна спусташала і без таго бедны край. Такім чынам, мы знаходзім ускоснае пацвярджэнне Купяціцкага падання аб нападзе шведаў на тутэйшы манастыр у пошуках нажывы. Ад вёскі да Пінска мясцовасць роўная, так што захопнікі, сапраўды, можна было ўбачыць здалёку і пас-  
пець скаванца ўсё каштоўнае.

Да гэтага часу не знайшлі ў Купяцічах золата. Аднак паданне, якое перадаецца ад дзядоў-прад-  
зедаў, памятаюць. І калі капаюць ямы пад склеп, скажам, ці слупы для цягліцы ўсталёўваюць, углядаюцца ў зямлю. І сёе-то знаходзяць.

У Купяцічах суразмоўцы на-  
стойліва рэкамендавалі звярнуцца з роспытамі да ўладальніка бліжэйшага дома па вуліцы Палівой. Спадар Севасцьянай не сумніваўся ў рэальнасці таго, што скарб існуе. Ён літаральна ашаламіў прызнаннем: «Дзе мой

у выпадку поспеху. Якія могуць быць скарбы без каштоўнасця! У гэтым і заключаецца ўся пры-  
цягальнасць пошукаў, хай нават большай часткай беспастаяховых.

Багаццем манастыр увогуле ніколі не славіўся. Але ўсё ж ах-  
вяраванні складалі прыстойную суму, і ўладамі давалася указанне скласці спіс маёmacі. На-  
прыклад, Марыя, жонка Януша Радзівіла, дачка гаспадара Малдаўскага, «адпісвала тысячу злотых польскіх на нязгасную лам-  
паду перад цудадзейным чынам». Калі нешта і скавана ў «залатым»  
калодзежы, так гэта прадметы культуры, дарагія рэчы з рызніцы.

З пошукам скарбай звязаны розныя народныя павер'і, сут-  
насць якіх зводзіцца да аднаго:  
ніхто, акрамя ўладальnika, не па-  
вінен дакранацца да скарбу.

Страшная кара вышэйших сіл  
абрынецца на чалавека, які па-  
рушыць старожытнае закляцце.  
Дык вось, сярод дваццаці двух  
цудаў, падараваных Купяціцкім  
чынам Маці Божай, ігумен мана-  
стыра Іларыён (XVII ст.) адзначае

гвалтоўную смерць манаха Вень-  
яміна «за дзёрзкую абраzu нажом  
цудатворнага абраза для дазнан-  
ня, з якога матэрыйялу ён зроб-  
лен» («Гісторыка-статыстычныя  
звесткі аб цудатворных абразах і  
пабожных звычаях у Мінскай  
епархіі», СПб., 1864). Несумнен-  
на, пакаранне напаткае і таго, хто

водзінамі чужака, затым падыходзяць блікэй і, калі ёсьць жаданне пачаць гутарку, вітаюць яго. У Купяцічах жа тады, ледзь заўважыўшы незнаёмаў, пажылья жанчыны, якія праходзілі міма, а ўслед за імі некаторыя жыхары з бліжэйшых дамоў адразу акружылі «землякопаў». Аказалася, іх зацікаўіла не тое, што збіраліся рабіць гараджане, а тое, што мы маглі знайсці. З розных вуснаў гучала адно і тое ж пытанне: «Вы ведаце, дзе манахі добро закапалі, калі швед напаў?»

Аб знаходжанні на правым беразе Ясельды, прыблізна там, дзе цяпер размешчана сяло Купяцічы, Уядзенскага мужчынскага манастыра добра вядома. Вытрымайшы нямала цяжкіх выпрабаванняў міжканфесійнай варожасці, прыстанак келейнага жыцця як раз два стагоддзі таму на зад перастаў існаваць. Жаданне высветліць, дзе ж знаходзілася гэтае, безумоўна, памятнае месца, шмат каго прыводзіла ў наvakолле і на вуліцы Купяцічай.

У царкоўных, краязнаўчых выданнях існаванне святыні звязваюць з адным з урочышчаў. Так, у «Апісанні цэрквай і прыходаў Мінскай епархіі» (Мн.: 1879) чытаем, што побач з вёскай знаходзяц-

Цяперашнія могілкі размешчаны на паўночнай ускраіне вёскі. Яны сапраўды трохі ўзвышаюцца над навакольнай мясцовасцю і маюць па перыметры паглыбленне. Адсюль да гістарычнага цэнтра паселішча, дзе сыходзяцца «тры прасёлачныя дарогі», кіламетры два. Вуліцы большай часткай забудаваны ніяк не раней 30-50-х гадоў. Узніклі сумненні, ці тое гэта месца. Іх тут жа развеялі самі вяскоўцы. «Калі ласка, вянрніцеся назад, — казалі яны, — і прайдзіце на вуліцу Палявую. Манастыршчына была недзе там».

На невялікай пустцы вельмі дарэчы аказаўся кар'ер. А ці не паспрабаваць на яго схіле зрабіць вертыкальны эрэз, можа, атрымаецца знайсці скаваны пад дзірваном і познімі наносамі культурны пласт? Манастыршчына існавала, па меншай меры, не-калькі стагоддзяў. Так я разваражаў, адвязываючы ад ровара прадбачліва ўзяту рыдлёўку. Вось тады і давялося пачуць дзіўнае пытанне аб манастырскім скарбe, знікненне якога звязвалася са шведамі. Людзі, разгаварыўшыся, распавялі легенду.

\* Маўляў, манастыр Купяціцкі багаццем славіўся: Купалы царквы высока ўзвышаліся над нава-

Уварваўся непрыяцель, а пажывіца няма чым. Ох і мучыў тады швед манахаў, ды нічога не выпытаў. Забілі інакаў, і ніхто той скарб адшукаць не можа.

**A**зарас трохі гісторыі; адкуль маглі ўзяцца шведскія салдаты ў Палескім краі. Гэта здарылася падчас Паўночнай вайны. Рэч Паспалітая была саюзніцай Расіі. Баявыя дзеянні да пары да часу абыходзілі Палессе бокам. Кампанія 1706 года ўнесла ў агульны ход падзеяў некаторую карэкцыроўку. Карл XII працягваў блакіраваць праціўніка ў Гроднене. Па распрацаваным Пятром I плане яго войска павінна было, пакінуўшы цяжкую артылерью, рушыць з крэпасці на паўднёвы захад, дзе яго меньш за ўсё чакалі, а затым фарсіраваным маршам дасягнуць Брэста і адступаць далей на поўдзень. Манеўрапатримаўся. Шведам нічога не заставалася, як пачаць праследаваць, абыходзячы рускіх з усходу. Грозную пагоню спынілі Пінскія балоты, якія вясной уяўлялі сабой непраходную багну. Толькі адзін дзень шляху так стамі войскі, што яны вымушаны былі вянрутца назад. Пяцага мая на галоўнай плошчы нашага горада з'явіўся і сам кароль Карл.

двор, манастыр той і стаяў». А ў доказ распавёў пра свае знаходкі. Пры ўладкаванні гаспадаркі ў зямлі трапляліся косткі, будаўнічы матэрыял. Паводле інвента-ра 1631 года, увесе манастыр быў драўляным. Вядома толькі, што пад царквой той зладзілі каменны склеп для асаблівіх ганаровых пахаванняў. Пра гэта згадаў архімандрит Мікалай, рэктар Мінскай духоўнай семінарыі, у сярэдзіне XIX ст. са спасылкай на больш раннія працы.

Падобна на тое, што выцягнутыя на свет Божы рэшткі і цэгла некалі знаходзіліся ў падмурку храма. Мабыць, сапраўды манастыр размяшчаўся менавіта тут, на цяперашній вуліцы Палявой, і дзесьці побач у старым калодзежы ляжаць скарбы.

А дзе магла быць уладкавана крыніца, як не побач з гаспадарчымі пабудовамі? Інвентар пацвярджае наяўнасць на Манастыршчыне хаты з трапезнай і пякарнай. Такім чынам, кола пошуку звузілася да некалькіх дзясяткай сотак вакол двара Севасцьянавых.

Здавалася, засталося абавесціся металашукальнікам і з наядей на шанцаванне ўзяцца за работу. Аднак нялішнім было б ведаць, на што варты разлічваць

паквапіца на маё масць, якая захоўваецца ў тайніку манастыра. Здабыцца згубленых каштоўнасцяў купяціцкай святыні людзі стагоддзімі чакаюць як прайву Божай волі, добрага прадвесця. Вось так пошук месцазнаходжання старога манастыра дазволіў дакрануцца да легенды, якая, як высыяляеца, можа адпавядаць падзеям трохвяковай даўніны.

**П**рыхільнасцю да скарба-шукальніцтва на Піншчыне не вельмі пакутуюць. Гэта на Гродзеншчыне або Міншчыне час ад часу энтузіясты робяць сенсацыйныя здагадкі аб знаходжанні казны Напалеона або Радзівілаўскай скарбніцы. У нас жа пры выпадку хіба што ўзгадаюць стара-даўні пераказ пра пакой для зброі ў Дубайскім парку ды падзеляцца ўспамінамі пінскіх старажылаў, якім даводзілася бачыць у падземеллі касцёла езуітаў бочкі з квашанай капустай. Трэба пашукаць на былой сядзібе Біжарэвічаў спецыяльна закладзены на захаванне ў 1925 годзе каўчэг з 400-гадовым радаводам тутэйшых гаспадароў Ордаў.

Духоўная спадчына значна большая, чым зямнныя даброты.

**Вячаслав ІЛЬЯНКОУ.**  
**Купяцічы-Пінск, 1999, 2018.**